

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы

ЗЛК-1  
6131


# БЕЛАРУСКАЯ ЛІНГВІСТЫКА

ВЫПУСК 62

Юбілейны нумар  
да 80-годдзя з дня заснавання  
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

РЕПОЗИТОРИЙ БГУ

МИНСК «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА» 2008



УДК 808.26-56

Н. У. ЧАЙКА

**СПЕЦЫФІКАЦЫЯ СЕМАНТЫКІ Ў КАНСТРУКЦЫЯХ  
З ЭЛІПСІСАМ ДЗЕЯСЛОВА  
ЎНУТРЫСІНТАГМАТЫЧНЫМІ СРОДКАМІ**

(Паступіў у рэдкалегію 25.06.2008 г.)

Пытанне пра семантычную спецыфікацыю эліптычных канструкцый з'яўляецца актуальным у мовазнаўстве. На сённяшні дзень патрабуюць даследавання спосабы фарміравання семантыкі эліпсаванага дзеяслова. Таксама неабходна вызначыць сінтаксічны ўзоруńi, на якіх фарміруеца семантыка эліптычнага сказа, і кампаненты, якія часцей за ўсё выконваюць функцыю спецыфікатара. Адзінкавыя працы, прысвячаныя гэтай праблеме, толькі часткова даследавалі некаторыя аспекты семантычнай арганізацыі эліптычных канструкцый [1–3], а таксама структуру семантынага фону і спецыфікатара ў сказах з імпліцитнай семантыкай [4; 5]. Таму праблема функцыяновання эліптычных канструкцый патрабуе дэтальнага вывучэння.

Пры даследаванні намі выкарыстоўваўся апісельны метад, які дазволіў раскладіфікація семантычных кампаненты паводле ўдзелу ў фарміраванні семантыкі, а таксама кампанентны аналіз для выяўлення функцыі семантычных актантаў.

Спецыфікацыя канструкцый з эліпсісам дзеяслова з'яўляецца абазв'язковай умовай функцыяновання названых канструкцый. Эліпсіс дзеяслова павінен кампенсавацца іншымі моўнымі сродкамі для фарміравання неабходнай семантыкі.

Спецыфікацыя на ўнутрысінтагматычным узоруńi можа ажыццяўляцца рознымі сродкамі. Аднак часцей за ўсё з названай мэтай ужываюцца *сірканстанты*. Менавіта гэтыя кампаненты ўказваюць на месца, час, спосаб працякання працэсу, таму і найлепш удакладняюць значэнне сказа. Семантыка апушчанага дзеяслова фарміруеца на аснове адваротнай валентнасці ад сірканстанта да дзеяслова па схеме  $S \rightarrow \emptyset$  (Verb).

Сірканстанты месца, што з'яўляюцца спецыфікатарамі, могуць вы ражацца зайденнікамі прыслоўем *куды*. У такім выпадку да семантычнага фону дадаецца спецыфікатар і ўтвараеца значэнне канструкцыі з эліпсісам дзеяслова: *Куды ето, Ігнат?* (І. Мележ); *Адпусціць яе з Богам у Скідзель, а куды самому?* (В. Быкаў); *Куды ето проціў ночы?* (І. Мележ).

Схематычна падобную аперацию можна прадстаўіць наступным чынам:  $F + Spec = Sem$ . Прычым смантычны фон можа складацца як з аднаго кампанента (1, 2), так і з двух (3).

У якасці спецыфікатара часам ужываецца зайденнікавае прыслоўе *дзе: А дзе дзядзько?* (І. Мележ); *А дзе яны?* (М. Матукоўскі).

Семантычна спецыфікацыя канструкцый з эліпсісам дзеяслова можа ажыццяўляцца пры дапамозе сірканстанта месца, выражанага назоўнікам з прыназоўнікам. У такіх выпадках семантычны фон можа складацца і з аднаго кампанента, паколькі семантычная ёмістасць назоўніка значна большая, чым зайденнікавага прыслоўя.

У якасці кампанента, які складае семантычнае поле сказа, можа выступаць сірканстант часу. У такіх канструкцыях значэнне апушчанага дзеяслова ўтвараецца на аснове сумы значэнняў фону і спецыфікатара: *Ледзь не кожны дзень – па сельсаветах, па вёсках, па дарогах* (В. Быкаў); *Далей амаль што кожны вечар пасля работы – тут як тут* (Н. Гілевіч). Схема прыведзеных сказаў наступная:  $F (S \text{ Temp}) + Spec (S \text{ Loc}) = Sem$ .

Такім чынам, сума значэнняў сірканстанта месца і часу ўтварае семантыку перамяшчэння ў канструкцыях з эліпсісам дзеяслова.

Аднакампанентны семантычны фон можа складацца з актанта. Актанты абазначаюць суб'ект дзеяння, з'яўляюцца кампанентамі семантычна ёмістымі, і таму дастаткова аднаго элемента, каб утварыцца семантычны фон. Спецыфікатарам у падобных канструкцыях выступаюць сірканстанты месца  $F (A_1) + Spec (S \text{ Loc})$ . Прычым у якасці семантычнага фону можа выступаць пешы актант: *А што ў кішэні* (І. Мележ); *Хто тут?* (І. Мележ); *Угарэ – халодная туга* (Т. Бондар); *Ці дом і его Васіль?* (І. Мележ); *За паўсотні крохаў наперадзе – выбух* (Р. Гылаг); *Я – у натоўпе. Смерць чакаю. Стрэл чакаю – праз гады* (Т. Бондар); *А Круглоў – тут? Што з Кругловым?* (В. Быкаў). Сірканстанты месца, выражаныя рознымі сродкамі, у спалучэнні з фонам фарміруюць быцційную семантыку. Такія эліптычныя сказы ўказваюць на размяшчэнне аб'ектаў, актуалізуючы пры гэтым або аб'ект, або месца.

Сірканстант месца можа фарміраваць і семантыку перамяшчэння ў прысторы. Пры гэтым спецыфікацыя ажыццяўляецца акалічнасцямі, якія маюць указанне на пункт перамяшчэння, часцей за ўсё гэта прыслоўі або назоўнікі з прыназоўнікамі: *Павуцінка залатая – да вясковага двара. Верасовая сцяжынка. Па баках – беразнякі* (Г. Бураўкін); *Я – да дому, к бацькам* (І. Мележ); *Ну, бабка ў вёску да суседа, Антона Аднавокага. Тои, нічога не кажучы, запрог падводу, усклаў хлотца ды да бацькі* (В. Быкаў); *Яна – на ганак праз імгненне, // А там – на вулку наўздағон* (Н. Гілевіч); *Уладзімір Андрэевіч, да вас настаўніца, Лідзія Сямёнаўна* (А. Макаёнак); *Інжынер – купец з вышэйшай адукцыяй – у агарод з бульдозерам* (М. Матукоўскі); *А думы ўгору – зноў і зноў* (П. Броўка);

*A па вёсцы чуткі, і ў горадзе таксама* (А. Петрашкевіч); *A я – з Мінска* (В. Быкаў); *Вы – з Куранёў?* (І. Мележ).

У якасці семантычнага фону вельмі рэдка могуць выкарыстоўвацца другі і трэці актанты: *Любую дравінку – у касцёр* (Р. Баравікова) – F (A<sub>2</sub>) + Spec (S Loc); *A нас – у лагер* (А. Дудараў) – F (A<sub>2</sub>) + Spec (S Loc). Трэба сказаць, што другі і трэці актанты ствараюць спрыяльныя ўмовы для фарміравання адназначнай семантыкі эліптычнага сказа. Прыведзены сказы могуць мець толькі адно значэнне – значэнне актыўнага дзеяння, і пры гэтым сірканстанты са значэннем дынамічнай лакалізацыі з'яўляюцца аднафункциянальнымі ў гэтых канструкцыях.

І вельмі рэдка сустракаюцца выпадкі, калі значэнне эліптычнага сказа можа фарміравацца на аснове аднаго спецыфікатара. Лексема, якая выконвае функцыю спецыфікатара, можа семантычна спалучацца толькі з дзеясловамі руху, перамяшчэння. Таму і з'яўляецца дастатковай для фарміравання семантыкі канструкцыі з эліпсісам: *A задкуль здалёку?* (І. Мележ); *Угору, у прадонне вышыні* (Т. Бондар). Часам удакладніць значэнне дапамагаюць і пабочныя слова: – *За вёску, можа, у жытное, // Дзе ціша долы спавіла? – // Ага, за вёску. Так даўно я // У полі ноччу не была* (Н. Гілевіч).

У якасці спецыфікатара можа выступаць сірканстант спосабу дзеяння, а семантычным фонам часцей служыць першы актант: (A<sub>1</sub>) – F(A<sub>1</sub>) + Spec (S Qual): *Як жа ты цяпер з такою славаю?* (А. Макаёнак); *Удава – уголос:* – *Дочанька мая! Сцярпі ты ганьбу – Што табе запікодзіць?* (Н. Гілевіч); – *Дык от... Як нам цяпер?* (І. Мележ); *Радасць увесь час з клопатам* (В. Быкаў). Канструкцыя – *Дак от толькі трэбue, што б – у царкве. Із папом* (І. Мележ), які ў якасці удакладнення мае парцэляваную канструкцыю, бо без яе семантыка эліптычнай канструкцыі з'яўляецца неадназначнай. Кампанент у *царкве* можа выконваць розныя семантычныя функцыі.

Сірканстанты ўмовы і мэты выступаюць у якасці спецыфікатара рэдка: *За прыбытак – прэмія...* (В. Быкаў) – F (A<sub>1</sub>) + Spec (S Cond); *Я з самага пачатку ... з маладосці ўсё сваё здароўe, усё сваё жыццё – для ўласці, для камунізму...* (А. Дудараў) – F (A<sub>1</sub>) + S (S Fin). Аднак гэтыя кампаненты, нягледзячы на нерэгулярныя харктар, з'яўляюцца шматфункциянальнымі.

Спецыфікатарамі значэння сказаў з эліпсісам дзеяслова могуць выступаць і **актанты**. Трэці актант часта ўжываецца для фарміравання значэння маўленчых працэсаў: *От найшла пра што* (І. Мележ); *Калі ласка, Тамара Паўлаўна, не трэба болей пра сыноў* (А. Макаёнак). Дэлібератыўныя аб'екты *пра што* і *пра сыноў* монафункциянальныя і сполучаюцца толькі з дзеясловамі са значэннем маўленчых працэсаў.

Першы і другі актант у якасці спецыфікатара ўжываецца значна разней: *Увесь дзень – то смех, то слёзы* (В. Быкаў); *За гэта мне дзве вымовы ў адзін дзень* (А. Дзялэндзік); *Xто там ні свет ні зара* (І. Мележ). У прыведзеных прыкладах назіраецца і трасфармацыя дзеяслова ў назоўнік.

Фонам у такіх сказах можа выступаць сірканстант часу, і схема іх будзе наступная: F (STemp) + Spec (A<sub>1</sub>).

Пры першым актанце ў якасці спецыфікатара фонам звычайна выступае сірканстант са значэннем дынамічнай лакалізацыі: *З акругi – што ні дзень – званкі, запытанні* (В. Быкаў). Семантычны фон у падобных канструкцыях указвае на дынамічную лакалізацыю суб'екта, што спрыяе фарміраванию семантыкі канструкцыі з эліпсісам дзеяслова.

Спецыфікатарам актыўнага дзеяння можа быць і трэці актант (A<sub>3</sub>). Ён указвае на актыўнае дзеянне суб'екта (A<sub>1</sub>) у дачыненні да трэцяга актанта: *Вось я зараз – цябе* (І. Мележ) – F (A<sub>1</sub>) + Spec (A<sub>3</sub>). Семантычным фонам у такіх выпадках выступае першы актант.

Сустракаюцца канструкцыі, у якіх семантычны фон і спецыфікатар складаюць толькі актанты. Гэта значыць, што кампазіцыя актантаў здольна сфарміраваць семантыку канструкцыі з прапушчаным дзеясловам: – *Ты што мне, бацько, ету гарадскую* (І. Мележ) – F (A<sub>1</sub> A<sub>3</sub>) + Spec (A<sub>3</sub>).

Кампазіцыя актантаў эліптычнай канструкцыі можа ўтвараць семантыку адносін паміж аб'ектамі і суб'ектам. *Крілатаму – вецер, бяскрыламу – шлях* (Т. Бондар) – F (A<sub>3</sub>) + Spec (A<sub>2</sub>); *У кожнага з нас – кошык* (А. Куляшоў) – F (A<sub>3</sub>) + Spec (A<sub>1</sub>).

У эліптычных канструкцыях можа запускацца і частка выказніка, калі ён з'яўляецца саставным іменічнум або дзеяслоўным. У такім выпадку семантычным спецыфікам выступае эліпсаваная частка выказніка самастойна або ў спаўчанні з актантамі ці сірканстантам. У сказе *Дык што, можа, цябе дырні трам тэатра?* (А. Макаёнак) семантычным спецыфікатарам з'яўляецца менная частка выказніка, і схематычна такая канструкцыя выглядае наступным чынам: F (A<sub>3</sub>) + Spec (Det Praed).

Зрэдку сустракаюцца выпадкі, калі выказнік з'яўляецца простым па структуре, але ўжыты ў форме загаднага ладу, і спецыфікатарам з'яўляецца меншія формаўтаральныя часціца: *Ізабела Сямёнаўна, давайце па-добра, сумленна* (М. Матукоўскі) – F (S Qnal) + Spec (Mod).

І здадзі рэдка ўжываюцца канструкцыі з эліпсісам дзеяслова, дзе ў якасці спецыфікатара выступае фармант будучага часу: *A хто – над групам... над калектывам будзе* (І. Мележ) – F (A<sub>1</sub>) + Spec (Verb Fut).

Часцей у якасці спецыфікатара выступаюць дзеясловы-звязкі, выражаныя безасабова-предыкатыўнымі прыслоўямі: *Эй, цётко, можна ў госці!* – *Міканор як мог нагнаў на сябе весялосць* (І. Мележ); *Дзеля агульнай справы самалюбства трэба ў бачок* (А. Макаёнак); *Мне ж вельмі важна цябе ў саюзнікі* (А. Макаёнак); *Пра тэлевіzar, Надзея, ты дарэмна* (А. Дзялэндзік); *Ермакову на маё месца вы дарэмна* (А. Дзялэндзік) – F (A<sub>1</sub>) + Spec (Mod).

Сустракаюцца канструкцыі, у якіх семантычным фонам выступае дзеяслоў, які з'яўляецца аднародным у адносінах да эліпсаванага, а спе-

цыфікатарам – лакатыў: *Калі, не марудзячы, выкарыстаць гэты перанос, падняць людзей і – рыўком цераз балота, на вышыню* (В. Быкаў); *Я неяк устаў і – цераз плот, бліжэй дахаты* (В. Быкаў). Схема спецыфікацыі гэтага сказа будзе наступная: F(Verb) + Spec(S Loc).

Назіраюча сказы, у якіх эліпсанаму дзеяслову папярэднічаюць некалькі аднародных выказнікаў, спецыфікацыя пры гэтым ажыццяўляеца сірканстантам месца: *Цяпер усё стала панятна. Хлопцы ўсё разведалі, выгледзелі і – на станцыю* (В. Быкаў), спецыфікатарам выступае адзін з відаў сінтаксічнага паралелізму – сінтаксічная аднароднасць. У падобных канструкцыях адзін аднародны член – аднародны выказнік з'яўляецца фонам, а спецыфікатарам выступае сірканстант са значэннем дынамічнай лакалізацыі: *Аж глушыць птушыны грай прылётны! // Па жаўруковаму званку // Вясна кужэльныя палотны // Скачала ў трубы – і ў раку* (Н. Гілевіч); *Тады і ўзнікла думка ў Бэнся: // «А што, каб Кромаву дачку // Апрацаўваць у пэўным сэнсе // Ды і Сяпану надрукую!»* (Н. Гілевіч); *Услед за імі з інтарната // На вулку выїшаў – злы, як звер, // I – прама ў будку «Сто на брата», // Дзе Лёф даваў і напавер* (Н. Гілевіч) – F(Verb) + Spec(S Dir).

Сустракаюча выпадкі, калі ў эліптычнай канструкцыі экспліцытна выражасць толькі адзін аднародны выказнік, а астатнія апушчаны, прычым эліпсаных аднародных выказнікаў можа быць некалькі, і пры гэтым дзеяловы эліпсанаваца можуць і ў канструкцыях, якія размяшчаюцца следам: *«Даруйце!» – загроб куптуру ў жменю. // I ў дзвёры ледзьвие не бягом. // Яна – на ганак праз імгненне, // A там – на вулку наўздангон* (Н. Гілевіч). Паслядоўнасць падзеі, выражаная экспліцытна выражаным і эліпсаным дзеясловам, можа спецыфічравацца і сірканстантам у спалучэнні са злучнікам *i* (ды), якія і ўказваюць на названыя семантычныя адносіны: *Я завязаў вешчмяшок і – на станцыю* (В. Быкаў); *Мяне скруцілі ды – у бліндаж* (В. Быкаў); *Дзён праз колькі ён да нас з павязкаю і віントукаю з'яўляеца і з парога: – Зайноў сканаць, Ганна, што гэта я...* (А. Петрашкевіч); *Прывяжы пакуль – ды ў хату* (І. Мележ); *Уніз, уніз вядзі і – праз яр* (А. Петрашкевіч); *A мяне ранічкай у другую «трывцацьцаўёрку» перасадзілі, зноў рычагі ў руکі і – упярод, за Радзіму* (В. Быкаў); *Старую ў час блакады ў лесе забралі злыдні – і на здзек. // За белы свет у рабства зvezлі, – // Там ад пакут і згасла дзеся мётаў* (В. Быкаў); *Немцы близка паднусцяць, асвецяць ракетамі – і з кулямашыну і ў тыл, преч ад танкаў, агню і бясконцых трывог* (В. Быкаў); *Вазьму світу на плечы – ды ў белы свет!* Куды душа павядзе (І. Мележ) – F(Verb) + Spec(S Loc). У якасці спецыфікатара ў падобных канструкцыях разам з сірканстантам можа ўжывацца і злучнік *потым*, які на прамую ўказвае, што спачатку адбываецца дзеянне, выражаное экспліцытным дзеясловам, а потым – эліпсаным: *Займеши гроши які малы, //*

*Пачнеш сівуху піць, // Нап'ешся... потым за калы... // A пан над намі кпіць* (П. Броўка).

Семантычны спецыфікатар у эліптычных канструкцыях можа быць складаным паводле структуры і ўключаць некалькі сірканстант, якія толькі ў комплексе могуць фарміраваць значэнне канструкцыі. Звычайна семантычным спецыфікатарам выступаюць у спалучэнні сірканстант месца і способу дзеяння: F(Verb) + S(S Loc, S Qnal): *«Мар'яна!» – рэзкі боль нясцерпны // Апёк раптоўна, як агнём. // Яна ўсхапілася з пасцелі // I – за пярэгарэдзь кулём* (Н. Гілевіч); *Пяtronок борздзенька надзеў кажуишок у рукавы, адчыніў дзвёры і ў сенцы* (В. Быкаў); *Дык вось, заканчвай і абараняй свой дыплом і сюды, у наші «Маяк»* (А. Макаёнак) – F(Verb) + Spec(S Loc).

Зрэдку спецыфікатарамі могуць выступаць актанты. Актанты ўжываюцца ў функцыі спецыфікатара звычайна ў сказах са значэннем маўленичных працэсаў. *Капітан прысядае, зазіраючи пад кузаў машины, і адразу ж да шафёра: – Давай, давай* (В. Быкаў); *Рукамі і зубамі за кавалак зямлі трymаецца і пра камунізм яичэ* (А. Дудараў) – F(Verb) + Spec(A<sub>3</sub>) або спецыфікатар указвае на аб'ект: *Вечар, сонца на заходзе. // Гоніць Федзя статак свой. // Прыганяе за губы і адразу да сяброў* (П. Броўка); *A раніцай гэтыя бандыты узарльваючы ў кантору і – да мяне з кароткімі гужамі* (М. Матукоўскі) – F(Verb) + Spec(A<sub>3</sub>).

У якасці спецыфікатара ў падобных сказах можа выступаць аддзеяслоўны выклічнік (*A постачці круць*; *шыбкім крокам назад – у морак, цішыню* (Н. Гілевіч)) або звязка (*Лагрэліся і пара ў піць-дарогу* (В. Быкаў)) ці лексема са значэннем згаднага ладу (У выпадку чаго *агонь – і рыўком у лес* (В. Быкаў)) – F(Verb) + Spec(S Loc).

Сустракаюча выпадкі, калі эліптычны сказ змяшчае антанімічнае паняцце ў дачыненні да спецыфікатараў, што, у сваю чаргу, стварае эффект спалучэння несу паставімых паняццяў. Эліптычная канструкцыя *I неспадзеўкі – абрэч і гадзюкі на назе!* (І. Мележ) з'яўляеца семантычна дастатковым, аднак сірканстант месца *неспадзеўкі* ўносиць няпэўнасць – адносна чаго неспадзявана ўзнікае такая сітуацыя? Таму названы семантычны фон з'яўліцца недастатковым для паўназнінага функцыянування канструкцыі. *Грыз агульні спецыфікатара (Луг, заліты сонцам. Капа сена. Васіль косіць. I неспадзеўкі – абреч гадзюкі на назе!..* (І. Мележ)) акрэсліваючы кампаненты, што супастаўляюцца, – капа сена – луг – сонца – Васіль – гадзюка. Тут эліптычны сказ выступае як вобразны сродак мовы.

Відавочна, што семантычна неадназначнасць канструкцый з эліпсісам дзеяслова патрабуе абавязковай спецыфікацыі. Фарміраванне значэння эліптычнага сказа на ўнутрысінтагматычным узору ажыццяўляеца рознымі сродкамі – актантамі і сірканстантамі. Найбольш прадуктыўнымі сродкамі спецыфікацыі з'яўляюцца лакатывы: іх монафункциянальнасць дазваляе дакладна сформіраваць семантыку апушчанага дзеяслова.

## Літаратура

1. Адилова, З. Ш. Эллиптические предложения / З. Ш. Адилова // Изв. АН КазССР. Сер. филол. наук. – Алма-Ата, 1988. – № 3. – С. 54–60.
2. Артошков, И. В. К вопросу о соотношении прерванных и неполных предложений / И. В. Артошков // Предложение как многоаспектная единица языка : рус. яз. : межвуз. сб. науч. тр. / Моск. гос. пед. ин-т ; под ред. В. В. Бабайцевой. – М., 1984. – С. 54–64.
3. Дубовцева, Т. Ф. Семантизация эллиптических конструкций как условие их функционирования в диалоге / Т. Ф. Дубовцева ; отв. ред. Л. И. Баранникова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1998. – 84 с.
4. Вардуль, Т. Ф. Условия функционирования эллиптических конструкций на материале рус. и англ. речи / Т. Ф. Вардуль // Особенности функционирования разноуровневых единиц языка : межвуз. науч. сб. / Сарат. ун-т ; редкол. Л. И. Баранникова (отв. ред.) [и др.]. – Саратов, 1988. – С. 71–76.
5. Золотова, Г. А. К вопросу о неполных предложениях / Г. А. Золотова // Русский язык : сб. тр. / редкол. : Л. Ю. Максимов [и др.]. – М., 1975. – С. 106–118.

## Спіс скарачэння

**F** – семантычны фон; **Spec** – спецыфікатор; **Sem** – семантыка эліптычнага сказа; **S Temp** – сірканстант часу; **S Loc** – сірканстант месца; **A<sub>1</sub>**, **A<sub>2</sub>**, **A<sub>3</sub>** – першы, другі, трэці актанты; **S Qnal** – сірканстант спосабу дзеяння; **S Cond** – сірканстант умовы; **S Fin** – сірканстант мэты; **S Dir** – сірканстант са сначэннем дынамічнай лакалізацыі; **Det Praed** – частка састаўнога выказніка; **Mod** – мадальны фармант; **Fut** – фармант будучага часу; **Verb** – дзеяслоў.

## Summary

The article is devoted to one of the topical problem of linguistics – the problem of semantic specification of elliptical constructions. Organizing of the meanings of the elliptical constructions is formed with the help of syntactants of place, time, ways of action and also with the help of the components of the actantial group – partitives, resultatives, objects, addressees, etc. The article is also researched into syntactical connection with the help of which specifiers are linked with the elliptical construction, – semi-predicative, additional, explanatory.

УДК 808.26-024-23

В. І. УЛАСЕВІЧ

## ПРОСТЫЯ ФОРМЫ НАЙВЫШЭЙШАЙ СТУПЕНІ ПАРАЎНАННЯ ПРЫМЕТНІКАЎ: СПОСАБЫ ВЫРАЖЭННЯ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

(Паступіў у рэдкалегію 22.09.2008 г.)

Асаблівасцю якасных прыметнікаў з'яўляецца тое, што яны могуць абазначаць якасць, якая характарызуецца рознай ступенню інтэнсіўнасці. Таму большасць якасных прыметнікаў у беларускай мове ўтвараюць формы вышэйшай і найвышэйшай ступені парапінання. Уяўляюць цікавасць і патрабуюць даследавання некаторыя формы найвышэйшай ступені парапінання, што сустрэкаюцца ў сучасным перыядычным друку.

Нормай для беларускай літаратурнай мовы з'яўляецца ўтварэнне простых (сінтэтичных) форм найвышэйшай ступені парапінання шляхам далучэння прыстаўкі **най-** да простых форм вышэйшай ступені парапінання (утвораных, у сваю чаргу, ад асноўнай прыметніка пры дапамозе суфіксай **-ейши-** (-эйши-) ці **-и-** (пры суфіксе **-тый-** аснове)): *Работа нямецкіх лялечнікаў пакінула глыбокое ўражэнне найвышэйшай прафесійнасцю* (ЛіМ. 1996. № 48. С. 11). Дзеля гэтага «Гузін Гітоў» займее **найбуйнейшы** легальны сেціўны каталог беларускіх амоўных песень у фармаце MP3, з якога штотомесяц фіксуеца каля 5 000 скачванняў трэкаў, гэтыя песні гучаць у радыёэфіры (Чырвоная змена. 07.03.2008). Таму **найлепшы** варыянт для нашай вечарынкі – **кашэ з фруктамі** (Бярозка. 2007. № 5. С. 51).

Такі спосаб ўтварэння гэтых форм быў характэрны і для старабеларускай мовы [1]. У гаворках беларускай мовы найвышэйшая ступень парапінання прыметнікаў таксама ўтвараеца пры дапамозе прыстаўкі **най-** ад вышэйшай ступені парапінання прыметніка [2].

Выключэннем з гэтага правіла можна лічыць прыметнік **найвялікі**, утвораны шляхам далучэння прыстаўкі **най-** і суфікса **-и-** да асновы прыметніка **вялікі**. У «Беларускай граматыцы» [3] адзначаецца, што ўжыванне форм **найбольшы** і **найвялікы** залежыць ад значэння: калі прыметнік **вялікі** мае значэнне ‘выдатны, геніяльны, таленавіты’, ужываеца форма **найвялікі**; у іншых значэннях – **найбольшы**. Трэба заўважыць, што ў ТСБМ гэтыя слова маюць наступныя значэнні: **найбольшы** ‘самы вялікі, самы большы’, **найвялікы** ‘самы вялікі’. Парапін.: *Абараніла на саміце беларускую дэлегацыйную толькі расійскую дэлегацыю, якую ўзначальваў найвялікі прымі*

## ЗМЕСТ

XV Міжнародны з'езд славістаў адбудзеца ў 2013 годзе ў Беларусі (ад рэдактара) . . . . .	3
Выступленне старшыні Міжнароднага камітэта славістаў, старшыні Беларускага камітэта славістаў А. А. Лукашанца на заключным пасяджэнні XIV Міжнароднага з'езда славістаў (Рэспубліка Македонія, Охрыд, 16 верасня 2008 года) . . . . .	5
Антропаў М. П. «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы» за 30 год (да юбілею пачатку публікацыі) . . . . .	7
Гардзей Н. М. Вакалізацыя субстантыўных асновы ў сучаснай беларускай мове . . . . .	19
Шаблоўскі А. І. Канцэнцыя «Электроннага слоўніка беларускай мовы»: анатомія лагічных аспектаў . . . . .	28
Будзько І. У. Прэзентацыя гісторычнага матэрыялу ў электронным слоўніку беларускай мовы: да праблемы лексічнай пераемнасці старабеларускай і сучаснай беларускай літаратурнай мовы . . . . .	38
Мароз В. К. Праблемна-тэматычнае поле навуковага даследавання беларускіх летапісаў (XIX – пачатак XX ст.) . . . . .	49
Нікалаева В. М. Праблемы перакладу стараславянізмаў на беларускую мову (на матэрыяле тэкстаў аднаго з сучасных выданняў Св. Евангелля ад Матфея) . . . . .	54
Ялынчава І. У. Супастаўляльны аспект даследавання множнасці матывацыі асабовых назоўнікаў . . . . .	68
Чайка Н. У. Спецыфікацыя семантыкі ў канструкцыях з эліпсам дзеяслова ўнутрысінтагматычных сродкамі . . . . .	78
Уласевіч В. І. Простыя формы найвышэйшай ступені парапнання прыметнікаў: способы выражэння ў сучаснай беларускай мове . . . . .	85
Астапанчук А. М. Сэнсавыя трансфармациі ў перакладзе вершаў У. Караткевіча на рускую мову . . . . .	92
Даўгuleвіч Н. М. Упльыў англійскай і рускай моў на засваенне англійзмаў у сучаснай беларускай мове . . . . .	98
Кірдун А. А. Лексіка-семантычны крытэрый у даследаванні словаўтваральных гнёздаў . . . . .	103
Чагаіда Ю. М. Анатоміялагічны план дзеючай асобы ў аповесці В. Быкаў «Сотнікаў» . . . . .	112
Міхалевіч М. М. Праблема камізітнага слова ў сучасным мовазнаўстве . . . . .	122
Маракуліна Т. М. Стылевызначальны патэнцыял экспрэсійнай лексікі ў мове газеты «Наша Ніва» (1906–1915) . . . . .	131
Анісім А. М. Склонавая парадыгма назоўнікаў у «Нашай Ніве» (1906–1915) . . . . .	139
Чарняўскі А. Р. Асаблівасці ненаціскнога вакалізму беларускіх гаворак па матэрыялах АЛА . . . . .	149

## ЭТЫМАЛАГІЧНЫЕ НАТАТКИ

Вера ‘ліра’ (да праблемы тыпалогіі семантычных зрухаў) (В. В. Гладчанка) . . . . .	158
Алуха (пра адзін праблемны архаізм) (Г. А. Цыхун) . . . . .	160

## КУЛЬТУРА МОВЫ

Аб мове беларускай геральдычнай сімволікі (Г. Ф. Вештарта) . . . . .	162
Аб скланенні складанасастаўных назоўнікаў (Н. А. Чабатара) . . . . .	165

## ХРОНІКА

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы» (да 80-годдзя Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі) 15–16 красавіка 2008 г., Мінск (Л. П. Кунцэвіч) . . . . .	168
XVI Міжнародны семінар у Лужыцы (Я. В. Волкава) . . . . .	170
Ларыса Аляксееўна Мельнікова (да 60-годдзя з дня нараджэння) (І. У. Кандрачэвіч, В. М. Нікалаева, І. В. Ялынчава) . . . . .	172
Іван Іванавіч Лучыц-Федарэц (да 70-годдзя з дня нараджэння) (М. П. Антропаў) . . . . .	174
Ганна Уладзіміраўна Арашонкава (да 80-годдзя з дня нараджэння) . . . . .	177

## РЭЦЭНЗІИ

Общеславянский лингвистический атлас. Сер. лексико-словообразовательная. – М., 2007. – Вып. 6: Домашнее хозяйство и приготовление пищи. – 192 с. (Л. П. Кунцэвіч) . . . . .	179
---	-----